

СЛОНЦА

Слонца праменна,
 Вечна-штодзенна
 Ходзе над намі —
 Толькі вачамі
 Бачым не ўсёды:
 Хмар карагоды
 Крыюць праменні...
 Мы тагды ў цені
 Ходзім, працуем,
 Долю гаруем...
 Робімся сумны —
 Ды, не разумны,
 Трацім надзею,
 Верыць не смеем,
 Што хмар не будзе,
 Што слонца людзям
 Твару пакажа,
 Што сілы ўражы
 Цемры, марозу —
 Жыщёвай грозы —
 Злечыць, злагодзіць,
 Жыщце адродзіць.

 Бо слонца сіла
 Вечна-штодзенна,
 Добра ды міла
 Слонца праменна!..

1914

ПРАВОДЗІНЫ

Браце мой любы!.. Ідзеш на вайну...
 — Кліча агульны прыказ...
 Кінеш радзімую ты старану,
 Кінеш сянейку і нас!

Можа, не ўбачымся болей з табой —
 Бог яго ведае, брат!
 Як праканація ў долі сляпой:
 Пусце? — не пусце назад?

Сорам і ганьба для свету вайна,
 Як ні мяркуй, ні судзі;
 З боскіх законаў смяеца яна...
 Мусіш, аднак жа... Ідзі!

Йдзі, не трывожся: маленькіх тваіх
 Будзем карміць, даглядаць,
 Ў разе ж... дай Бог, каб вярнуўся да іх!..
 Будзем, як ты, гадаваць.

Гэтак... І ўсё, што хацеў я сказаць?
 Пэўне, усё... Пачакай!
 Нам пастараіся адтуль напісаць,
 З думкі сваіх не спускай.

Потым... Пасунуцца ў бітву палкі —
 Ты баязлівым не будзь:
 Смелага сэрца не раняць штыкі,
 Кулі яго не праб'юць.

Будзе праціунік пабіты ляжаць, —
 Ты пашкадуй яго, брат!
 Раны завяжаш, паможаш устаць, —
 Й ён чалавек і салдат.

Брат, у далёкай сваёй старане
 Мае ён дзетак, сям'ю...
 Помста ці хцівасць цябе як штурхне,
 Ўспомні сямейку сваю.

Старасці, цноце не помні ураз,
 Гэтым сумлення не плям.
 Быў чалавекам ты, браце, у нас,
 Будзь чалавекам і там.

Мы у Вялікага будзем прасіць,
 Ты каб вярнуўся здароў...
 Н-ну! — развітаемся... Сэрца баліць...
 Дай жа абнімемся зноў!

1914, 14/VIII

БАЖАННЕ¹

Не прашу я, Божухна, скарбамі ўладаці,—
 Дай мне толькі сілы зарабляць, каб жыць,
 Каб і ў дзень, як прыйдзе мне душу аддаці,
 Хлеб я свой штодзённы працай мог здабыць.
 Не прашу я, Божухна, Твайго свету знаці —
 Ўсе пачаткі, змены, і канцы, і рух, —
 Дай адно людскую праўду мне паняці
 І яе быць верным, найпадданышым з слуг.
 І усё тут, Божухна, чым патурбаваці
 Я хачу сягоння, просячы Цябе:
 Дай мне праўду знаці, і ў людзях спаўняці,
 І заўсёды з працы хлеб свой мець сабе.

Барка на Лене, 1914 г.

ЗАВІРУХА

Завіруха скача ноччу
 Патарочай, плача, вые;
 Пухавыя сыпе ў вочы
 Снегавінкі мне; рагоча.
 Йду навобмацк; ледзь жывы я,
 Нежывыя суну ногі
 Без дарогі. Цела ные,
 Калянэе; верставы я
 Прамінаю слуп убогі,
 Траярогі крыж збуцвелы,
 Пасівелы, цёмны, строгі.
 Не чакаю дапамогі...